

Гісторыя школы

1937г. – адкрыта 4-класная польская школа ў хаце сельскага млынара Кіселя Пятра Несцеравіча. Працавала толькі адна настаўніца-полька.

1939г. – школа стала беларускай пачатковай. Працаваў настаўнік Раманоўскі Аляксандр Пятровіч.



1940г. – арэндавана яшчэ адно памяшканне у П.Я. Гулевіча. Прызначаны яшчэ адзін малады настаўнік Бярнацкі Макар Пятровіч.

1944г. – школа стала сямігадовай. М.П. Бярнацкі прызначаны в.а. дырэктара школы. Пачала працаваць настаўніцай Кісель Ніна Пятроўна.

Сямігодка дзейнічала ў канфіскаванай хаце П.Я. Гулевіча.

Дадаткова арэндаваны яшчэ дзве пабудовы у З.М. Акуліцкага і Н.І. Сідарэвіч.



1945г. – перабудаваны яшчэ адзін школьны будынак, які быў перавезены з суседняй вёскі Вялікія Кашэўнікі. Дырэктарам школы стаў былы франтавік Калмыкоў Леанід Пятровіч, які ўжо меў на той час рэдкую вышэйшуюадукацыю. Ваенруком і настаўнікам фізкультуры стаў франтавік Глухаў Валянцін Віталевіч.

1946-1950г. – дырэктарамі школы працавалі Ільніч Марыя Зіноўеўна, Пінчук Аляксей Міхайлавіч, Кацняльсон Уладзімір Міхайлавіч.

1950-1958г.–дырэктар школы Рублеўская (Раманоўская) Вольга Васільеўна.

1953г. – пачала працаваць маладая настаўніца матэматыкі Раманоўская (Посах) Антаніна Паўлаўна.

1959-1984г. – дырэктарам школы на прцягу 25 гадоў працаваў Бярнацкі Макар Пятровіч.

1961г. – на базе Выверскай школы адкрыта вячэрняя школа.

1966г. – гаспадарчым спосабам быў пабудаваны яшчэ адзін вялікі драўляны школьны будынак. Школа стала сярэдняй агульнаадукацыйнай.



1966г. – пачаўся I-ы школьны фестываль “Дружба-1966”, г.Тырва, Эстонія.

Ініцыятарам яго стала старэйшая піянерважатая Сушко Зінаіда.

1969г. – набыты чарговы драўляны дом з гаспадарчымі пабудовамі. Ён быў пераабсталяваны ў школьную сталовую. Дадаткова арандавалі пакоі ў Кісель Варвары Міхайлаўны для групы прадлённага дня і ў Раманоўскай Марыі Мікалаеўны пад класны пакой. Для гаспадарчых работ купілі каня і неабходны інвентар.

1972г. – школа набыла трактар МТЗ-50. Пачалі вывучаць трактарную справу.

1974г. – пабудавана новая двухпавярховая цагляная школа.



- 1975г. – пабудавана дадаткова школьная прыбудова.
- 1976г. – пабудаваны фізкультурна-спартыўны комплекс.
- 1984г. – дырэктар школы Соніч Андрэй Міхайлавіч.
- 1986г. – пачатак пераходу сярэдняй дзесяцігадовай школы на 11-гадовы тэрмін навучання.
- 1987г. – адкрыццё школьнага музея “Спадчына”. Кіраўнік – настаўнік гісторыі Шыдлоўскі Ілья Ільіч.
- 1991г. – дырэктар школы Мінец Мікалай Сцяпанавіч.
- 1995-2011г. – дырэктар школы Васільеў Уладзімір Яўгенавіч.
- 1996г.–Выверская сярэдняя школа перайменавана ў “Дзіцячы сад-агульнаадукацыйная сярэдняя школа”.
- 1997г. – Выверская сярэдняя школа ўрачыста адзначыла сваё 60-годдзе.
- 2009г.–ДУА “Выверскі УПК дзіцячы сад-агульнаадукацыйная сярэдняя школа”
- 2011г., студзень – ДУА “Выверскі УПК дзіцячы сад-агульнаадукацыйная школа Маладзечанскага раёна”.
- 2011г., люты-верасень – в.а. дырэктара школы Капцюг Ірына Антонаўна.
- 2011г., верасень-2013г., жнівень – дырэктар школы Вяршыцкі Юрый Уладзіміравіч.
- 2011г., кастрычнік – пачынае дзейнічаць у новым памяшканні школьны гістарычны музей “Спадчына”. Кіраўнік – настаўнік гісторыі Баканоўскі Вячаслаў Рыгоравіч.
- 2013г., жнівень-2017г., красавік – дырэктар школы Карповіч Жана Васільеўна.
- 2014г., студзень – ДУА “ Выверскі УПК дзіцячы сад-базавая школа Маладзечанскага раёна”.
- 2017г., красавік-май – в.а. дырэктара школы Юкевіч Марына Анатольеўна.
- 2017г., май – дырэктар школы Старавойтаў Павел Валер’евіч.
- 2017г., жнівень-верасень – арганізаваны гістарычны куток у кабінце гісторыі і геаграфіі. Загадчык – настаўнік гісторыі і геаграфіі Баканоўскі Вячаслаў Рыгоравіч.

